

Taisa
Супранович

Парэчкі

Апавяданне

шчаслівія. Мелі траіх дзяцей — дзвюх пагодкаў-дзячыніак, а ў красавіку нарадзіўся і хлопчык. Будавалі ў суседнія вёсцы дом — на наступны навучальны год Уладзіміра Міхайлавіча пераводзілі туды ў школу-дзесяцігодку дырэктарам. Тут жа, у восьмігодцы, дырэктарам пакідалі настаўніка матэматыкі Мікалай Іванавіч — першага жаніха на ўсю акругу. Быў ён да ўсяго здатны: і свой прадмет выдатна знаў і вікладаў, руکі таксама меў залатыя — жыву на кватэры ў старэнкіх людзей, рамантаваў ім дом, хлеў, дапамог зрабіць пограб. Людзі цанілі яго за жыццярадаснасць, лёгкасць харектару, вясёлы нораў. Дзевак поўная вёска, калегі-настаўніцы маладыя, але ў настаўніцкім калектыве заўважалі нейкую як бы прыхільнасць, ці большую, чым ветлівасць, увагу да жонкі дырэктара. Але гэта быў малады шал, можа, трохі зайдрасць да чужога такога відавочнага шчасця.

Быў канец чэрвеня. Выходным днём да дырэктара прыязджала ўсё раённае начальніцтва з жонкамі, дзецьмі — якраз стаяла спёка, усё зелянела, хацелася з горада на прыроду, да вады. Выехалі за вёску і Кецко. Сам дырэктар на матацыkle з каліаскаю: у каліаску пасадзіў сваіх дачок, за сабой начальніка аддзела культуры. Жонка Марыя Андрэйна з маленькім сынам і другім гостем з дзецьмі і жонкамі паселі ў машыны. Прыйехалі на круты бераг Нёмана, разаслалі абрусы, расклалі снедзь. Дзеці началі туляць з мячыкам, дарослыя трохі выпілі, Марыя Андрэйна ўзяла гітару, усе разам праспівали некалькі песень. Раптам дзеці згледзелі на кусце чырвоныя парэчкі. Хоць і не галодныя, але ж гэта першыя ягады. Куст рос тут адзін і ў момант быў абабраны. А на другім беразе Нёмана гэтых парэчак бачана-нябачана. Кецко тут жа скінуў адзенне і кінуўся ў воду. Хутка, моцнымі ўзмахамі дужых рук пераплыў Нёман. І вось ужо ён плыве назад, падняўшы адной рукой наламаны пук галінак з парэчкамі. Марыя Андрэйна якраз карміла свайго маленькага Косціка. Яму ішоў ужо трэці месячык, быў ён ужо дужанкі, моцненька прыпаў да грудзей, з сілай сціскуў ручкамі матчыну скуру. Яна сядзела трохі вондаль ад гасцей за кусцікам, але пачула сярод іх нейкае хваліванне, далей устрывожаныя крыкі, енк. Паклала хлопчыка на коўдзерку і кінулася да гасцей. Жанчыны ляпіліся, чапляліся за мужэй, не пускаючи іх да Нёмана. А на рацэ Марыі Андрэйне адкрылася жудасная карціна: на сярэдзіне Нёмана плыў яе муж, але і не плыў, а то з'яўляўся над вадой, то зникаў. Вось ужо толькі яго рука высунулася з вады — і ўсё, пайшлі кругі. Марыя Ан-

дрэўна кінулася ў Нёман, за ёй кінуліся і мужчыны, вырваўшыся з рук віснуўших на іх жонак. Паплавалі, паныралі — перад вачыма толькі мутная вада.

Прывезлі ў вёску Марыю Андрэйну амаль непрытомную. Яна моцна трымала, прыціскала да сябе Косціка і паўтарала то шэптам, то збіваючыся на крык: "Сыночак, сыночак, дзеткі мае..."

Назаўтра прыйехалі ў вёску вадалазы, шукалі пад вадой з ранці да вечара — не знайшли. Марыю Андрэйну не моглі адцягнуць ад берага — кідалася ў воду, кръчала, кілкала мужа ці проста стагнала, стоячы на каленях. Настаўнікі вырашылі адправіць яе з дзецьмі да бацькоў. Марыя, як у сне, з усім згаджалася. Мікалай Іванавіч на дырэктаравым матацыкле адвёз іх за дзесяць кіламетраў у вёску, адкуль была родам Марыя.

Цела Кецко ўсплыло сама. Паласкала раніцаю вясковая жанчына бялізну, глядзь — плыве па рацэ як бы бервяно. Угледзелася добра — сіне-чорны чалавек. На лямант збегліся людзі, дзяяргамі выцягнулі цела. Непамерна раздымутае, гэтае неішта нічым не нагадвала таго прыгожага маладога чалавека, які тыдзень таму знік пад вадой. Толькі пук галінак парэчак намертыца заціснуты ў руцэ. Мужчыны змайстравалі-зблі з габляванных дошак труну, паклалі ў нея нябожчыку і адразу забілі века. Так самотна і хавалі такога вартага пры жыцці чалавека. Марыя Андрэйна на пахаванні была нейкай ўзрушаная, нервовая, не плакала, вочы гарэлі нездаровым, як у вар'яткі, агнём. Трымалася за край труны, і людзі бачылі, што рука сціснула дрэва так, што пальцы ад напружання былі бляйшыя за габляваныя дошкі. Да першага верасня Марыя Андрэйна пераехала з дзецьмі ў вёску, дзе быў амаль пабудаваны іх з мужам, цяпер нябожчыкам, дом. Наняла вясковых мужчын, і два невялікія пакоі былі гатовыя да жылля. Як быў жывы муж, усе ў вёсцы толькі і гаварылі, як ёй пашанцавала. Ён браўся з ахвотаў рабіць і мужчынскую, і жаночую работу. Так у вёсцы ўмоўна павялося — напрыклад, дровы калоць павінен мужчына, посуд мыць — жанчына і гэтак далей. Уладзімір Міхайлавіч ніякую работу не раздзяляў. Людзі бачылі, як у той час, калі жонка поле грады, быў на дварэ ў начоўках мые бялізну. Цяпер Марыя Андрэйна і дровы калола, і бялізну мыла, і наогул усю работу рабіла сама. Не зацялася ў сваім горы, у чорным адзенні яе бачылі толькі на хаўтурах. Пасля апраналася звычайна, як і да смерці мужа. Гэта многімі асуджалася. Нават нехта ў настаўніцкай няўзнак ёй намякнуў, што жалобу па мужу трэба

насіць цэлы год. "Жалоба па мужу ў мяне ў душы, а сваім знешнім выглядам не хачу напружваць людзей. У мяне быў адзін адзрак жыцця. Ён закончыўся. Цяпер іншае жыццё, і я буду жыць і думаць пра будучае, па стараюся не вяртацца нават у думках назад, бо нічога не зменіш і нічога не вернеш".

Гэтае яе ўстаноўка на жыццё пачала хутка здзяйсняцца. Познай восенню купіла саджанцы і пасадзіла сад. Вяскоўцы дзіўліся такой руплівасці. Суседка праз плот пррапанавала: "Андрэйна, дай я во табе адкапаю ад сваіх кустоў парэчак, пасадзі паўз плот, ужо праз год будзеш для дзяцей з ягадзінай". Марыя Андрэйна зблягела з твару, рэзка ўваткнула ў зямлю рыдлёuku: "Яны мне ўсё жыццё пераўэрсалі, гэтыя парэчкі, хай яны з зямлі звядуцца". Рэзка павярнулася і пайшла ў хату.

Яшчэ да маразоў наняла вясковых мужчын, прыехаў яе бацька і ў момант збудавалі хлеў. Бацькі мелі дзве каровы — адну аддадлі дачцэ. Купіла двое парасяты. Працаўала да абеду ў школе, днём — па гаспадарцы, вечарам — у вячэрнія школе. Да года з дня смерці мужа паставіла яму прыгохы мармуроў помнік. Першы помнік на гэтых могілках. Вёска была глухая, акружана лесам, балотам-багнай і Нёманам. Хто пра тыя помнікі дбаў, стаялі крыжы, покуль час не знішчыць.

Вось ужо і другі верасень не за гарамі, другі год Марыя Андрэйна будзе працаўаць у гэтай школе. Ды раптам, як маланка, пранеслася на ўесь раён навіна. Мікалай Іванавіч, дырэктар восьмігодкі, пайшоў у прымы да Марыі Андрэйны. Гэта было як выбух бомбы — малады чалавек, па якім сохлі мала што ўсё дзеўкі з гэтай і бліжэйшых вёсак, пайшоў да ўдавы ды аж з трыма дзецьмі. Усе так і казалі, што адышоў ад разуму альбо тут няйначай варажба. Адна дзячыніца нават падпінавала Марыю Андрэйну пасля вячэрніх уроку і кінулася біцца, драпаць ёй твар. Як бы там ні было, а Мікалай Іванавіч стаў жыць з Марыяй Андрэйнай шчасліва, гэта ўсё бачылі, шчасця не скаваеш. Ездзіў за сем кіламетраў на матацыkle ў школу, потым, праз пару гадоў, перавялі дырэктарам туды, дзе працаўала жонка. А яна адразу адну за адной нарадзіла дзвюх дачок, а потым яшчэ і сына. Так і выгадавалі шасцярых дзяцей, усім далі адукцыю, усе потым раз'ехаліся па свеце. Жывуць цяпер удаіх, яшчэ пры сіле, трymаюць гаспадарку. А Марыя Андрэйна, як і ў былья часы, нават да крамы не выйдзе не прычысаўшы прыгожа пафарбаваныя валасы і не падвёўшы бровы і вусны. Жанчына, якая перамагла Пракруста.

У горадзе, жывучы ў адным доме, нават у адным пад'ездзе, нават на адной лесвічнай пляцоўцы, амаль ніхто не ведае пра жыццё суседа. У вёсцы ж усе пра ўсіх усё ведаюць. І жыццё вясковых настаўнікаў, канечне ж, навідавоку. Некаторых з іх няма на гэтым свеце гадоў дзесяць, нават дзесяццаць, а іх лёсы, жыцці помніцца, можа, з того часу, як была адчынена ў вёсцы школа пасля вайны. Калектыву настаўнікаў тады, у гэтай школе, быў малады. Жанатыя былі толькі дырэктор — з настаўніцай беларускай літаратуры — і настаўнік геаграфіі — з біялагічкай. Усе астніні — дзесяццісімігадовы матэматык і маладыя настаўніцы. З усяго калектыву нікому трыццаці гадоў не было. Але тады гэта ўжо лічыліся сталыя людзі.

На ўсе святы, канечне ж, не рэлігійныя, у сваю настаўніцкую кампанію запрашаліся найбольш паважаныя вясковыя. Зімой збіраліся ў якой-небудзь больш дагледжанай хаце, вяской, летам — на беразе Нёмана. Бралі чайкі (так у вёсцы казалі пра лодкі) і адплывалі ад вёсکі з якімі кіламетрамі дзве. Сталі на траве абрусы, расклалі снедзь. Маладыя, разаслалі абрусы, расклалі снедзь. Дзеці началі туляць з мячыкам, дарослыя трохі выпілі, Марыя Андрэйна ўзяла гітару, усе разам праспівали некалькі песень. Раптам дзеці згледзелі на кусце чырвоныя парэчкі. Хоць і не галодныя, але ж гэта першыя ягады. Куст рос тут адзін і ў момант быў абабраны. Толькі пук галінак парэчак намертыца заціснуты ў руцэ. Мужчыны змайстравалі-зблі з габляванных дошак труну, паклалі ў нея нябожчыку і адразу забілі века. Так самотна і хавалі такога вартага пры жыцці чалавека. Марыя Андрэйна на пахаванні была нейкай ўзрушаная, нервовая, не плакала, вочы гарэлі нездаровым, як у вар'яткі, агнём. Трымалася за край труны, і людзі бачылі, што рука сціснула дрэва так, што пальцы ад напружання былі бляйшыя за габляваныя дошкі. Да першага верасня Марыя Андрэйна пераехала з дзецьмі ў вёску, дзе быў амаль пабудаваны іх з мужам, цяпер нябожчыкам, дом. Наняла вясковых мужчын, і два невялікія пакоі былі гатовыя да жылля. Як быў жывы муж, усе ў вёсцы толькі і гаварылі, як ёй пашанцавала. Ён браўся з ахвотаў рабіць і мужчынскую, і жаночую работу. Так у вёсцы ўмоўна павялося — напрыклад, дровы калоць павінен мужчына, посуд мыць — жанчына і гэтак далей. Уладзімір Міхайлавіч ніякую работу не раздзяляў. Людзі бачылі, як у той час, калі жонка поле грады, быў на дварэ ў начоўках мые бялізну. Цяпер Марыя Андрэйна і дровы калола, і бялізну мыла, і наогул усю работу рабіла сама. Не зацялася ў сваім горы, у чорным адзенні яе бачылі толькі на хаўтурах. Пасля апраналася звычайна, як і да смерці мужа. Гэта многімі асуджалася. Нават нехта ў настаўніцкай няўзнак ёй намякнуў, што жалобу па мужу трэба

гaloўнае, прайшла вайна, а наперадзе толькі шчасце. Давалі канцэрты і ў сваёй вёсцы. Бывае, як выйдуць на сцэну дырэктор з жонка — або высокія, чарнілавыя, — як заспываюць, слухаюць не наслухацца. Марыя Андрэйне многія зайдзрости — і вясковая маладыя жанчыны, і дзяячы, і яго маладая жонка былі